


Бабілёнская бібліятэка

Новыя выданьні на кніжных паліцах «Дзеяслова»

Бабілёнская бібліятэка: Замежная літаратура ў перакладах «Нашай Ніві»/Эдгар Алан По, О.Генры, Яраслаў Гашак і інш. – Мінск: І. П. Логвінаў, 2007. – 270 стар. – (Кнігарня «Наша Ніва»). Наклад 1000 ас.

Больш за дваццаць аўтараў з найвялікшых літаратураў сьвету па-беларуску – найлепшы падарунак аматарам прыгожага пісьменства. Зборнік можна пачынаць чытаць з любога тэксту, з любога аўтара. Праўда, думаецца, невыпадкова ў кнігі няма рэдактара: тэксты, перакладзеныя дзясяткам розных асобаў, настолькі розныяца па стылі, па мове, па музыцы, што яднае іх толькі вокладка... Аднак, можа быць, гэта і добра: аўтары ж то розныя...



Беларусь на старонках “Нівы”: 1989–2005 (выбранае). Уклад. Яўген Вапа. – Беласток: Цэнтр Грамадзянскай Адукацыі Польшча–Беларусь; Праграмная Рада Тыднёвіка “Ніва”, 2006. – 307 стар.

Запеў “ніўскай” кнізе задае спавядальнае эсэ Яўгена Вапы “Бацькаўшчына эта...”. Артыкулы Сакрата Яновіча, Міколы Гайдука, Віталія Лубы, Яна і Аляксандра Максімюкоў, Алега Латышонка, Міколы Ваўранюка і іншых беларускіх публіцыстаў Польшчы – аб tym, якой ёсьць і якой павінна быць Радзіма. На жаль, некаторыя з гэтых тэкстаў пабаяліся б надрукаваць нават метрапольныя апазіцыйныя выданьні Беларусі – якая ўсё яшчэ будзе.



Ніна Гілевіч. Слова – роднае, жывое, свабоднае: Узоры жывой народнай мовы ў вуснах беларускай вёскі 1960-х – 1970-х гадоў. Менск: “Про Хрысто”, 2007. – 216 стар. Наклад 100 ас.

Выданыне законна мусіць стаць падзеяй, чынам і прыкладам – пільнасыці, дбайнисыці, адказнасыці, прафесійнасыці, чуласыці. Гэта другая кніга мовазнаўчай спадчыны Ніны Іванаўны Гілевіч (калі не лічыць яе жывых кніг: тысячаў выхаваных і адoranых педагогам філолагаў і філалагініяў). Россып народных выказванняў з многіх рэгіёнаў Беларусі, выразаў, разваг, думак, якія гучыць натуральна, непадробна, запамінальна, узорна. У іх – своеасаблівым народным эскізе-рамане – і нашая ментальнасыць, псеіхалогія, душа, мараль, эстэтыка, этика, і забабоннасыць, і неардынарнасыць, непаўторнасыць і тыповасыць. А да ўсяго – у пункцірах прагавораная храналогія нашага беларускага лёсу ў стагоддзевым абсягу. Вяччае тэксты прачулая рэдактарская прадмова апекуна кнігі – Народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча.




Эдуард Граковіч. Няхай гарыць свечка ў святліцы: Вершы. – Менск: Беларускае выдавецкае таварыства “Хата”, 2006. – 128 стар. Наклад 200 ас.

Кніжка з “раманнай” назвай – лірычны плён некалькіх дзесяцігоддзяў, плён “народных” вершаў (сам аўтар прадстаўлены як вяскова-гарадскі паэт). Гэта альбом з пейзажных, геаграфічных і часавых замалёвак, якія сюжэтна зноў і зноў запэўніваюць: у нас паэтаў болей, чым бяроз...



Яраслаў Івашкевіч. Панны з Вілька: аповесці і апавяданні. Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2006. – 402 стар. Наклад 1000 ас.

Кніга класіка сучаснай польскай літаратуры, паэта, празаіка, драматурга... знаёміца чытачоў толькі з яго на прозай, найбольш вядомымі аповесцямі і апавяданнямі. Назву дала экранізаваная Анджэем Вайдам аповесьць «Панны з Вілька». Пяць твораў, пяць перакладчыкаў – зноў пяць стыхіяў пад адной вокладкай, але гэтым разам аўтар адзін...



Застаемся! Сакавік 2006: Прыватнае і агульнае. – Вільня: Інстытут беларускіх наукаў, 2007. – 284 стар.; іл. – (Кнігарня «Наша Ніва»). Наклад 1000 ас.

Безумоўна, гэта лепшая кніга пра падзеі Сакавіка 2006 году ў Беларусі, пра выбары і Беларускую Плошчу. Той, хто быў на Плошчы, узвышаў у памяці падзеі, вернеца ў хвалі волі і надзеі; той, хто быў далёка, атрымае поўнае ўражаныне аб tym, што ж было на самой справе, з усімі сумнівамі і непрадказальнасцю, герайзмам і зрадай... Кніга гэтая можа стаць асновай для будучых падручнікаў і мастацкіх твораў. Аснову зборніка склалі публікацыі «Нашай Нівы» і «Архэ».



Карэспандэнт праўду піша. Анталогія ніўскіх допісаў (1956–2005). Уклад. Георгій Валкавыцкі, Віталь Луба. – Беласток: Праграмная Рада Тыднёўка «Ніва», 2006. – 342 стар.

Гэта хрэстаматыя станаўлення і разьвіцця беларускага духу ў нацыянальнай аўтахтоннай дыяспары. Яна пісалася рознымі людзьмі: ад Ларысы Геніюш, Янкі Жамойціна, Юры Туранка – да студэнтаў, сялянай, рабочых. “Ніўскія” публікацыі – яскравыя і пераканаўчыя съведчаныні таго, што (як цвердзіць назва аднаго з допісаў саракагадовай даўніны) “на Беласточыне жывуць беларусы”. Вызначальная і храналогія тэкстаў: ад “гадоў уздыму і надзеі” (50-60-я) да часу “адкрытага грамадства”.



Антон Луцкевіч. Выбранныя творы: праблемы культуры, літаратуры, мастацтва/уклад., прадм., камэнт., індэкс імянаў, пер. з пол. і ням. А. Сідарэвіча. – Мінск: Кнігазбор, 2006. – 460 стар. Наклад 500 ас.

Даўно чаканая кніга – плён шматгадовай нястомнай працы Ануфрыя Сідарэвіча. Важкая асаба – важкая кніга. Пад адною вокладкаю собраная большасць тэкстаў А.Луцкевіча, прысьвечаных праблемам культуры, літаратуры і мастацтва і на нашых вачах палітычны дзяяч пераўтвараецца ў дасьледчыка, які «у гісторыі айчыннай літаратурна-мастацкай крытыкі і літаратуразнаўства 1910-1930-х гг. заняў цэнтральнае месца...».



Эдуард Мельников. Четвертое измерение: заметки об американском образе жизни. Минск: Медисонт, 2007. – 224 стар.; ил.: В. Чугазов. Тираж 1000 экз.

Большасць нарысаў гэтай кнігі друкавалася ў «Народнай волі». Аўтар прызнаеца, што пісаў толькі пра тое, што бачыў у Амерыцы на ўласныя очы. Чытаеш і міжволі парашуноўваеш з tym, што ўнас. Тым болей, што паралелі відавочныя і аўтар наўмысна не пазбягае іх, а часам і наўпрост згадвае, а як жа гэта ў нас, у Беларусі. Параўнаныні, зразумела, не на нашую карысць.




Чэслай Мілаш. Іншага канца съвету ня будзе: Выбранныя творы.
Уклад. і рэд. Андрэй Хадановіч. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jezioranskiego, 2006. – 352 стар. Наклад не пазначаны.



Мілаша-Паэта – нам яшчэ адкрываць ды адкрываць... У 1980, у год «Салідарнасці», ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэмii. Ён пабачыў скон камунізму і змог зноў пабачыць радзіму непераможным, пераможцам. Нас звязвае Вільня і ня толькі: ня толькі мінулае, але і будучыня. «Мілаш: Выгнанынік, левы інтэлектуал, рацыяналіст, паэт, дзіця Асьветніцтва..., нобелеўскі лаўрэат, містык, чалавек, які не разумей, што значаць духі ў Міцкевіча», – толькі адна кароткая цытата з грунтоўнага прадстаўлення Паэта і Мысыляра беларускім чытачам, якое зрабіў Ігар Бабкоў. Тыя, хто чытае па-беларуску, маюць мажлівасць прагледзець і паралельныя тэксты вершаў па-польску. Кажуць, з блізкіх моваў цяжка перакладаць, кажуць пераклады шмат губляюць. Пачытайце і параўнайце. І ня толькі на Мілаша, але і на Разанава, Мінкіна, Хадановіча, Баршчэўскага, Чыквіна, Чобата... вы зірнече іншымі вачымі.

Людміла Паўлікава-Хейдарава. Плач па анёлу: Кніга паэзii. Менск: I. П. Логвінаў. – 208 стар. Наклад 100 ас.



“Плач па анёлу” – плач па прыгажосыці страчанага і няздзейсненага, летуценыні пра дараваныне. Яны ўвабралі рознастылёвия вершы канца 90-х–пачатку 2000-х гадоў, а таксама вянок санётаў. Не выбіваюцца дысанансам і пераклады з Валошына, Мандэльштама, Ахматавай, Паэтэрнака. Узынёслыя трэнасы перарастаюць у гімны ў такіх радках, як:

І пакуль праўда сонцам завеца,
у адчай прыслухацца мусь:
сэрца Белага Свету біеца,
гэта значыць – Жыве Беларусь!

Людміла Рублеўская. Шыпшына для Пані: вершы і эсэ. Мінск: Мастацкая літаратура, 2007. – 254 стар. – (Беларуская паэзія XXI стагоддзя). Наклад 1500 ас.



Па-майстэрску, прадумана, скампанаваная кніга. У ёй дзесяць разыдзелаў, кожны з якіх адкрываеца эсэ, якое само па сабе – верш у прозе. Цяжка паверыць, аднак гэта першая грунтоўная паэтычная кніга Людмілы Рублеўскай, якую сёньняшнія маладыя ўжо больш ведаюць, як аўтара папулярных гістарычных раманаў. Для іх гэта будзе своеасаблівае адкрыццё цудоўнага паэта і найпрыемнае паўтарэнне пройдзенага ўжо ў вершах, бо «любоў да Беларусі, да яе гісторыі, павага да тых, хто працаваў на захаваныне культурнай спадчыны народу, проблема захаваныня гістарычнай памяці – асноўныя лейтматыў многіх твораў Людмілы Рублеўскай», зъмешчаных у гэтай кнізе.

Ядвігін Ш. Выбранныя творы. Мінск: Мастацкая літаратура, 2006. – 239 стар. Наклад 2500 ас.



Апошні раз творы класіка і пачынальніка беларускай літаратуры Ядвігіна Ш., аўтара першага беларускага раману «Золата», выдаваліся трыццаць гадоў таму. «Мастацкая літаратура» зрабіла добрую справу. Вось так бы і далей. Жывым класікам дарога ў выдавецтва заказаная, дык будзем хоць згадваць тых, каго даўно няма, але хто варты кніг ды кніг.

Бруна Шульц. Цынамонавыя крамы: выбраная проза; пер. з польскай. Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2006. – 176 стар.; іл. Наклад 500 ас.



Думаеца, шмат хто, прачытаўшы кнігу, захоча пазнаёміцца з аўтарам бліжэй. Раней, за савецкім часам, была добрая традыцыя

кожную перакладную кнігу забясьпечваць грунтоўным крытычным артыкулам. Бруна Шульц – імя для нашых чытачоў новае, малавядомае. Ці на час вяртаць традыцыі, спадары выдаўцы? Альбо вы спадзяецеся на дапытлівасць чытачоў і Інтэрнэт?...

Качка-дзвівачка = Kaczka-dziwaczka: пол. паэзія дзесяткам: выбраныя старонкі з паэтаў XIX — пачатку XXI ст. / уклад. Л.Баршчоўскі і Ул.Сіўчыкаў; маст. А.Карповіч. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — 220 с.: 36 іл. Наклад 1000 ас.

Класіка польскай дзіцячай літаратуры ў перакладах майстроў літаратуры беларускай. Творы для маленёкіх ад Уладзіслава Сыракомлі да Юльяна Тувіма перастварылі па беларуску Рыгор Барадулін, Анатоль Вялюгін, Лявон Баршчэўскі. Уладзімір Сіўчыкаў і інш. Кніга будзе карыснай ня толькі дзесяткам, іх мамам, татаам, бабулям і дзядулям, але і выхавацелям дзіцячых садкоў, настаўнікам пачатковых класаў.

Іван Штэйнер. Dýja vu bis: Зборнік эсэ. – ГП “Грант”, 2006. – 184 стар.

Рэдкі выпадак, калі літаратуразнаўчая кніга выходзіць “на біс”. Як піша аўтар, тэксты рознапланавыя, але яднае іх эмацыйная повязь, духодунае суперажываные прафесара-выкладчыка і літаратара, асобы дзейснай, – тэарэтыка-трансълятара і практика-назіральніка. Зъместавая палітра кнігі – шырокая, хоць і ня без канцептуальнага замесу. У фокусе – сучасная літаратура, аднак у агульнанацыянальным кантэксце (ад Мялеція Сматрыцкага да Франца Сіўко і маладзейшых гомельцаў). Тут і плач, і съмех, і маналог, і малітва, і песня, і казка. Казка, думаеца, з добрым фіналам.

Яго чакала Беларусь чатыры стагоддзі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў да 85-годдзя з дня нараджэння Міколы Ермаловіча: успаміны, творы, фотаматэрывали. Уклад. А. Белы, А. Валахановіч, Н. Сармант. Менск, 2007. – 360 стар. Наклад 150 ас.

“Спадчына” Анатоля Белага ўганаравала юбілей славутага гісторыка і адраджэнца зборнікам успамінаў і твораў самога Міколы Ермаловіча. Слоўны помнік яму ўзводзіць Анатоль Валахановіч, Георг Штыхаў, Анатоль Грыцкевіч, Мікола Аўрамчык, Міхась Казлоўскі, Генрых Да-лідовіч, Вольга Іпатава, Уладзімір Содаль і іншыя аднадумцы (падаюцца перадрукі ранейшых публікаций). Заставаюцца актуальнымі лісты Міколы Іванавіча да сяброў, а таксама ягоны “сшытак вершаў” – своеасаблівы лірычны анонс думак, клопатаў і мараў съятой памяці Міколы Ермаловіча.

